




Прэзентацыя віртуальнага музея Язэпа Пушчы на малой радзіме пісьменніка

У апошні дзень лютага на базе Гатайскай сельскай бібліятэкі-клуба (п. Гатава Мінскага раёна) прайшоў навукова-практычны круглы стол «Захаванне і папулярызацыя гістарычнай памяці. Пісьменнікі-землякі: Язэп Пушча» ў рамках абласнога праекта «Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю».



Язэп Пушча ў 1923 г.
(з фонду БДАМЛіМ)

Праект «Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю» (2022 – 2023) пачаў рэалізоўвацца з верасня 2022 года з мэтай ушанавання памяці і папулярызацыі творчасці пісьменнікаў-землякоў. Ініцыятарам выступіла Мінская абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна, якая разам з публічнымі бібліятэкамі Міншчыны і партнёрамі: Дзяржаўным музэем гісторыі беларускай літаратуры і яго філіямі, Беларускім дзяржаўным архівам-музеем літаратуры і мастацтва, Выдавецкім домам «Звязда» (газетай «Літаратура і мастацтва»), Саюзам пісьменнікаў Беларусі, выдавецтвам «Мастацкая літаратура» (часопісам «Полымя»), Беларускім дзяржаўным акадэмічным тэатрам юнага гледача – праvodзіць самыя разнастайныя мерапрыемствы ў яго рамках.



Кнігі з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Згодна з палажэннем праекта, яго вынікам павінна стаць стварэнне віртуальных музеяў і старонак на сайтах бібліятэк Міншчыны.

Арганізатарамі круглага стала «Захаванне і папулярызацыя гістарычнай памяці. Пісьменнікі-землякі: Язэп Пушча» выступілі Мінская раённая цэнтральная бібліятэка, Мінская абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна, Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. Да мерапрыемства далучыўся фотажурналіст і краязнавца, дырэктар фонду дзікай прыроды «Чырвоны Бор» Сяргей Плыткевіч, які прадставіў слухачам сайт «Планета Беларусь» – маштабны праект для азнямлення з турыстычнымі аб'ектамі, вядомымі мясцінамі і асобамі нашай краіны. Такім чынам, з'явілася выдатная магчымасць зрабіць абласны праект «Пісьменнікі – ураджэнцы роднага краю» і віртуальныя рэсурсы бібліятэк больш даступнымі і агульнавядомымі.

У Гатайскай сельскай бібліятэцы-клубе пад час правядзення абласнога круглага стала быў прэзентаваны віртуальны музей, прысвечаны знакамітаму ўраджэнцу Язэпу Пушчу (1902 – 1964; сапр. Іосіф Плашчынскі). Гэта выдатны беларускі паэт, публіцист, настаўнік, які нарадзіўся ў в. Каралішчавічы, што каля Мінска (артыкул Юліі Амосавай «І ўсё ж для роднай Беларусі хачу застацца я паэтам...» пра гэтую выбітную асобу друкаваўся ў № 20 «Краязнайчай газеты» за 2022 год. – Рэд.). Ён адзін з заснавальнікаў і актыўных удзельнікаў літаратурных аб'яднанняў «Маладняк» і «Узвышша», лідар авангардысцкага напрамку ў паэзіі, а менавіта такога напрамку, як вітаізм, які быў акрэслены ў адным з яго першых зборнікаў «Vita» (1926). Язэп Пушча быў арыштаваны ў 1930 годзе, жыў у выгнанні, спачатку ў горадзе Шадрынску, што на Урале, пасля ў Анапе, а потым у сяле Чаадаева на



Выступае Віктар Жыбуль

Мурамшчыне. За гэты час ён паспей папрацаваць бухгалтарам, у нарыхтоўчай канторы, у аддзеле вінаробства, потым доўгі час настаўнічай. Свае літаратурныя заняткі ў гэты час ён спыніў, але, вярнуўшыся на радзіму, паспей актыўна папрацаваць на ніве прыгожага пісьменства шэсць гадоў. Язэп Пушча памёр у 1964 годзе ад цяжкай хваробы, па яго жаданні ён быў пахаваны на радзіме ў в. Каралішчавічы побач з бацькамі.

Летась у траўні адзначалася 120-гаддзе з дня яго нараджэння; юбілей святкавалі як у сталіцы, так і на малой радзіме пісьменніка ў Мінскім раёне, дзе прайшоў шэраг разнастайных акцый: святочныя імпрэзы ў гонар знакамітага земляка, літаратурныя анлайн-конкурсы, былі падрыхтаваны і друкаваныя выданні пра пісьменніка...

Пад час абласнога круглага стала тут зноў загучалі вершы паэта, згадваліся найбольш яркія старонкі з асабістага жыцця пісьменніка і яго творчага шляху. Для вучняў мясцовай школы і сельскіх бібліятэкаў прагучалі выступленні даследчыкаў творчасці Язэпа Пушчи – літаратуразнаўцаў, бібліятэкаў і архівісту. Заўсёды цікава выступае вядучыя навуковыя супрацоўнікі Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, паэт, літаратуразнаўца Віктар Жыбуль, які на мерапрыемстве прэзентаваў свой артыкул пра Язэпа Пушчу (часопіс «Роднае слова», № 1 за гэты год). Даследчык распавёў пра ролю Мінска ў лёсі і творчасці Язэпа Пушчи, дзе прайшла частка жыцця пісьменніка. Тут ён стаў стваральнікам літаб'яднання, працеваў апошнія гады жыцця пасля

вяртання з высылкі. У многіх вершах паэта адчуваецца радасць ад сустрэчы з Радзімай пасля шматгадовага расстання. У Язэпа Пушчи Мінск шмат у чым рамантываваны, ідэалізаваны, ён апісвае прыгажосць яго вуліц, паказвае гарадскія малюнкі, але зразумела, што піша пра гэта выхадзец з вёскі.

Паэтка, літаратуразнаўца, перакладчыца Аксана Данільчык расказала пра месца італьянскай літаратуры ў паэзіі Язэпа Пушчи, які не раз звяртаўся да спадчыны Данте Аліг'еры, творчасць якога для яго была найвышэйшым узорам. Беларускі пісьменнік разважаў пра значэнне творчай пераемнасці, даказваючы, што неабходна абавязкова звяртацца да выкарыстання досведу папярэднікаў.

На інтэрактыўнай выставе «Зорка нацыянальнай паэзіі», падрыхтаванай Гатайскай бібліятэкай, былі прапанаваныя для прагляду рагітэтныя выданні твораў Язэпа Пушчи з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Найбольшую ўвагу выклікаў зборнік «Vita» з дароўным надпісам пісьменніка. На круглым стале ад Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі выступіла галоўны бібліёграф інфармацыйна-аналітычнага аддзела Юлія Амосава, якай распавяляла пра віртуальны раздзел праекта «На хвалі часу, у плыні жыцця», што быў створаны летась да 120-гаддзя Язэпа Пушчи. У прыватнасці, яна казала пра архіўны фонд № 26 Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, дзе захоўваюцца дакументы паэта. Гэтыя матэрыялы для архіва-музея ў свой час перадаў сам пісьменнік, а пасля – яго ўдава Станіслава Плашчынскую (Шпакоўскую).

Цяпер асобная адсканаваная частка гэтага фонду размешчана ў віртуальным раздзеле пра пісьменніка на партале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Важней часткай мерапрыемства з'явілася прэзентацыя віртуальнага музея Язэпа Пушчи, створанага на сайце Мінскай раённай цэнтральнай бібліятэкі, які стаў вынікам даследавання творчасці пісьменніка, ушанавання памяці аўтара на яго малой радзіме. Загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Мінскай раённай цэнтральнай бібліятэкі Марына Камлюк распавяляла пра гэты рэсурс, які адкрывае асабістую адсканаваную частку гэтага фонду размешчаную на партале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: больш увагі нададзена перыяду творчасці пісьменніка, калі ён працаваў настаўнікам. У межах віртуальнага музея можна не толькі даведацца пра аўтара дзіцячых вершаў, вершаванай казкі «На Бабрыцы» (1960), але таксама паразгадваць красворды, рэбусы. Настаўнікі могуць выкарыстоўваць на ўроках для азнямлення вучняў з творчасцю пісьменніка матэрыялы, прадстаўленыя ў рэсурсе ў выглядзе презентацый і відэаролікаў.

Напрыканцы мерапрыемства Мінскай раённай цэнтральнай бібліятэкі ўзнагародзіла пераможцаў раённага конкурсу чытальнікаў «Імёны незабытых: Язэп Пушча», прымеркаванага да Дня роднай мовы, памятнымі падарункамі і граматамі.

Таццяна ЛАЙРЫК
Фота Марыны КАМЛЮК